

Усходні гараскоп на наступны тыдзень

АВЕН. На гэтым тыдні на свеце не знойдзецца больш мэтанакіраваных людзей, чым прадстаўнікі вашага знака. Зможаце справіцца з любой справай, калі будзеце мець хоць мінімальнае ўяўленне, як гэта робіцца. З сабой змагацца цяжка, але памятайце, што павышаная агрэсіўнасць можа перашкодзіць ажыццяўленню планаў. Дапамога адзінота, шпацыры і адпачынак.

ЦЯЛЕЦ. Надыходзячы тыдзень запатрабуе асцярожнасці ў думках і дзеяннях. У аўторак лепш мець справу з правяранымі партнёрамі. У чацвер імкніцеся пазбягаць людных месцаў і шумных кампаній. У нядзелю ўлічвайце дробязі і дэталі, яны могуць паказаць шмат цікавага.

БЛІЗНЯТЫ. На гэтым тыдні будзеце і працаваць, і адпачываць з задавальненнем. Адчуеце любоў, радасць і паўнату жыцця. Прыслухайцеся да сябе і даверцеся інтуіцыі, вам будзе шанцаваць, зможаце ўвасобіць у рэальнасць амаль усё задуманае.

РАК. На гэтым тыдні намячаюцца нядрэнныя перспектывы на рабоце, кар'ерны рост і прэмія. У чацвер добра было б не ўмешвацца ў чужыя канфлікты: вырашыць іх вы ўсё роўна не зможаце. У пятніцу вас чакае радасная навіна. У выхадныя галоўныя клопаты і асноўныя дасягненні будуць чакаць дома.

ЛЕУ. На гэтым тыдні зможаце ўшчыльную заняцца эканамічнымі пытаннямі і ўнесці канструктыўныя пераўтварэнні ў сваю справу або быт. Першая палова тыдня схіляе да заключэння выгадных кантрактаў і пачатку

ку ўдалых паездак. У другой палове тыдня лепш менш размаўляць, больш думаць і аналізаваць. Не саромейцеся пры выпадку карэктна падкрэсліць вашу незаменнасць на працы.

ДЗЕВА. Настае ўдалы час для далёкіх паездак і планавання хуткага адпачынку на святы. Серада небяспечная канфліктамі, будзьце асцярожныя, бо не выключаны рознагашталту страты. У пятніцу ўспомніце пра сяброў, з якімі даўно не сустракаліся, і паспрабуйце выправіць гэта пакуль яны на вас не пакрыўдзіліся.

ШАЛІ. На гэтым тыдні магчыма далёкая камандзіроўка, цікавыя новыя знаёмствы. У чацвер пастарайцеся стрымліваць эмоцыі, уважліва сачыце за сваімі словамі і паводзінамі суразмоўцаў. Магчыма, такім чынам вы пазбегнеце буйных непрыемнасцяў. У пятніцу можаце адчуць у сабе ўсплёск ініцыятыўнасці і прадпрымальнасці. Паспрабуйце зладзіць момант і прымяніць гэтыя якасці з максімальнай карысцю. У выхадныя адпачніце і расслабцеся.

СКАРПІЁН. Тыдзень садзейнічае кантактам, супрацоўніцтву, цікавым паездакам. Сямейныя праблемы пачнуць неўзаметку знікаць. Ваша працаздольнасць дазволіць правяціцца з лепшага боку і будзе па заслугах ацэнена начальствам. Чакае значны прыбытак. Больш часу аддайце асабістай жыццю, у гэтай сферы адбываюцца важныя перамены.

СТРАЛЕЦ. Ад таго, як сплануеце тыдзень, залежыць, ці паспееце завяршыць важныя справы. Неабходна разумна падысці да рашэння праблем, паспрабуйце адмовіцца ад эмоцый — у дадзены момант яны бу-

дуць толькі перашкаджаць. Накіруюце сваю энергію на вырашэнне самага актуальнага ў дадзены момант пытання. У выхадныя пастарайцеся не перашчыраваць з выхаваннем і крытыкай.

КАЗЯРОГ. Вы занадта шмат на сябе ўзвалілі, грандыёзныя планы цяжка ажыццявіць, можа быць, лепш іх скараціць, аб'ектыўна ацаніўшы сілы. Верагодныя камандзіроўкі ў панядзелак ці ў суботу, якія дазваляць адцягнуцца ад некаторых праблем. Вашы дасціпныя, але не занадта карэктныя выказванні могуць справакаваць канфліктную сітуацыю, таму сачыце за сваімі словамі. У нядзелю, вырашаючы важныя пытанні, прыслухайцеся да парад блізкіх і не адпрэчвайце іх дапамогу.

ВАДАЛІУ. Скарыстайцеся дапамогай і парадамі сяброў і калег. Не варта захапляцца містыкай і разгадваццю чужых сакрэтаў, гэта можа справакаваць плёткі і інтрыгі вакол вас. У сераду пастарайцеся не мітусіцца па дробязях, інакш можаце дапусціць промах у сур'ёзнай справе. Пятніца дасць магчымасць разбурыць старое, вызваліўшы месца для стварэння новага. Для камфортных стасункаў з навакольнымі ў нядзелю вам спатрэбіцца паблагліваць і адмова ад іранічных каментарыяў.

РЫБЫ. У першую палову тыдня давядзецца добра папрацаваць, выконваючы пастаўленыя вамі ж задачы. Затое з'явіцца выдатныя перспектывы, якія дазваляць дабіцца добразычлівасці начальства. У аўторак давядзецца шмат часу ўдзяліць назапашанай рабоце, у гэты дзень можаце многае паспеець завяршыць. Пятніца парадзе шумнай вечарынкай і сустрэчай з блізкімі сябрамі.

СЁННЯ

Сонца

	Усход	Захад	Даўжыня дня
Мінск —	9.09	16.50	7.41
Віцебск —	9.06	16.32	7.26
Магілёў —	8.59	16.40	7.41
Гомель —	8.48	16.44	7.56
Гродна —	8.49	16.44	7.55
Брэст —	9.16	17.15	7.59

Месяц

Маладзік у 10.43.
Месяц у сузор'і Цяльца.


Імяніны

Пр. УВАДЗЕННЕ ў ХРАМ НАЙСВЯЦЕЙШАЙ БАГАРОДЗІЦЫ.
Марыі, Адама.
К. Барбары, Хрысціны, Бярнарда, Яна.



Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.

ЗАЎТРА



Даты

Падзеі

Людзі

4 СНЕЖНЯ

1812 год — 4—5 снежня адбыўся бой пры вызваленні горада Маладзечна ад французаў. Расійскія войскі наступалі на Маладзечна з поўначы праз Вілейку (авангард войск генерал-маёра П. В. Галянішчава-Кутузава) і з усходу (атрады войск генералаў М. І. Платава і Я. І. Чапліца). 4 снежня Напалеон адступіў у вёску Бенеца, дзе яго часці ўмацаваліся і ўзарвалі мост праз раку Уша. На дапамогу расійскім войскам падышлі асноўныя сілы Дунайскай арміі П. В. Чычагава і войскі генерала А. П. Ярмолава. Раніцай 5 снежня яны ўварваліся ў горад і акружылі частку французскага ар'ергарда, якая здалася. У той жа дзень Напалеон прыбыў у Сморгонь, дзе перадаў камандаванне маршалу І. Мюрату, а сам накіраваўся ў Парыж. У гонар перамогі ў Маладзечне ў 1977 годзе пастаўлены помнік.

1921 год — нарадзіўся Рыгор Філіпавіч Клікушын, беларускі графік. У 1959—1970 гадах выкладаў у Віцебскім педагагічным інстытуце. Аўтар станковых серый «Віцебск, любоў мая», «Сельскія краявіды», «Успаміны пра малую радзіму». Аформіў кнігі твораў К. Крапівы, Ч. Дзікенса, А. Дзюма, К. Паўстоўскага і іншых.

1922 год — нарадзіўся Міхаіл Аляксандравіч Кузьмін, удзельнік вызвалення Беларусі ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў у гады Вялікай Айчыннай вайны, Герой Савецкага Саюза. На фронце з 1942 года. Камандзір танкавай роты старшы лейтэнант Кузьмін вызначыўся пры вызваленні Віцебскай вобласці. У складзе разведвальнай групы яго рота 25 чэрвеня 1944 года выйшла да Заходняй Дзвіны, гарматна-кулямётным агнём прымусіла ворага адступіць, чым забяспечыла паспяховае фарсіраванне ракі. У раёне г. п. Ушачы 29 чэрвеня з ходу фарсіравала водную перашкоду і, разграміўшы

групую ворага, вызваліла Ушачы. А на наступны дзень, 30 чэрвеня 1944 г., рота захапіла пераправу праз раку Дзісну, першай уварвалася ў горад Дзісна і вызваліла яго. Загінуў у бай ў 1944 годзе.



1915 год — нарадзіўся Алег Аляксандравіч Лосік, савецкі ваен-

ны дзеяч, маршал бранятанкавых войск, удзельнік баёў у Беларусі ў гады Вялікай Айчыннай вайны, Герой Савецкага Саюза. Удзельнік савецка-фінляндскай вайны 1939—40 гадоў. З 1941 г. ваяваў на Паўночна-Заходнім, Сталінградскім, Данскім, Заходнім, 3-м Беларускам франтах. 2 ліпеня 1944 года танкавая брыгада на чале з палкоўнікам Лосікам зламала супраціўленне праціўніка пад Мінскам (у раёне в. Гарадзішча) і раніцай 3 ліпеня адной з першых увайшла ў горад. Пасля вайны быў на камандных і кіруючых пасадах у Савецкай Арміі, выкладчыкам ваенных акадэміяў.



1937 год — на пленуме ЦК ВКП(б) кіраўнік НКУС

М. І. Яжоў абвінавачвае М. І. Бухарына і А. І. Рыкава ў датычнасці да антысавецкай арганізацыі. Неўзабаве гэтыя вядомыя дзеячы бальшавіцкай партыі будуць арыштаваны. У якасці адных з галоўных абвінавачаных прыцягнуты да адкрытага працэсу (Трэці Маскоўскі працэс) па справе «Праватрацкісцкага антысавецкага блока». 13 сакавіка 1938 былі прыгавораны да смяротнага пакарання і 15 сакавіка расстраляны на Камунарскім палігоне.

АНТУАН ДЭ РЫВАРОЛЬ:

«Палітыка падобная да сфінкса з казкі: яна з'ядае ўсіх, хто не можа разгадаць яе загадак».



Хлопец гаворыць пры сустрэчы сваёй дзяўчыне: — Паслухай, у нашых адносінах з'явілася праблема. — Якая? Паўза. — Я забыўся тваё імя.

— Хопіць вылупівацца ў халадзільнік, зачыні яго нарэшце. Там лямпачка наматала ўжо больш, чым ты зарабляеш!

— Якія ў вас недахопы? — Я негаваркі. — А якія добрыя якасці? — Я не балбатлівы.

Сёння я раскажу вам дзве навіны. Добрая і дрэнная! Добрая — гэта тое, што я не скажу вам дрэнную, а дрэнная — што не скажу добраю!

Як адрозніць грыб ад ягады? Паспрабуйце яго зварыць. Калі атрымаецца суп, то гэта грыб, калі кампот — то ягада.

Страшных жанчын не бывае. Бывае жах якія прыгожыя.